

### *Каштоўная крыніца для даследчыкаў*

*Slownik cerkiewnosłowiański-polski*, навуковая рэдакцыя і ўступ Лілії Цітка,  
Беласток 2012, сс. 130

Прыгожы падарунак дзякуючы выдатнаму знаўцу царкоўнаславянскай мовы прафесар Лілії Цітка атрымалі ў мінульым годзе даследчыкі гісторыі царкоўнаславянскага пісьменства і лексікі даўняй беларускай і рэгіянальнай польскай мовы Падляшша. Л. Цітка з'яўляецца таксама аўтарам ўступу фатыпічнага выдання “Лексікон”, апубліканага ў 1722 годзе базыльянскай друкарнія у Супраслі пад назвай “Ле~~з~~иконъ Сир~~ѣ~~чъ Словесникъ Славенскіи им~~ѣ~~ющъ в себѣ, словеса перв~~ѣ~~е Славенскія, азбучныя, посемже Полскія. Благопотребный къ выраз~~ѣ~~м~~ѣ~~нию Словесъ Славенскихъ, Обрѣтающ~~ѧ~~ся въ Книгахъ Церковныхъ”. Слоўнік быў падрыхтаваны да друку на падставе экземпляра, які знаходзіцца ў калекцыі бібліятэкі Падляскага музея ў Беластоку і дапоўнены лістамі, якіх бракавала, абапіраючыся на экземпляр, захоўваюмы ў зборах Нацыянальнай бібліятэкі ў Варшаве.

Супрасльскі “Лексікон”, па задуме выдаўцоў на пачатку XVIII стагодззя, мусіў быць вучэбным дапаможнікам для кандыдатаў на духоўную ступень уніяцкай царквы, якія дрэнна ведалі царкоўнаславянскую мову. Гэты невялікі слоўнік, які мае 32 карты фармату *in quarto*, уключае каля чатырох тысяч царкоўнаславянскіх слоў, надрукаваных кірыліцай і каля пяці тысяч тлумачальных польскіх слоў, пададзеных лацінскім шрыфтам.

Філалагічна-лінгвістычны ўступ Л. Цітка складаецца з чатырох частак і вялікіх рэзюмэ на англійскай і рускай мовах.

Першая частка уступу (“Pierwszy drukowany słownik cerkiewnosłowiańsko-polski”) мае ўводны характар. Л. Цітка прадстаўляе ў ёй гісторыю супрасльскай базыльянскай друкарні, а таксама коратка разглідае выдавецкую дзейнасць, дзе ўспамінае пра літургічныя друкі (*псалтыры, павучальныя евангеліи, часасловы*) і навучальныя матэрыялы, якія маюць нарматыўна-лексікаграфічныя характеристики (*буквары, азбуки, слоўнікі*). Далей аўтарка пераходзіць да характеристыстыкі супрасльскага “Лексікона”: аналізуе будову слоўніка, мэту яго стварэння, апісвае перавыданні пазнейшых выданняў. *O tym, że słownik okazał się cenną pomocą w lekturze ksiąg liturgicznych świadczą trzy kolejne wznowienia, które powstały w latach 1751, 1756 i 1804 w drukarni bazylianów w Poczajowie* (c. 12–13). Далей абмяркоўваецца, які ўплыў у лексікаграфічным аспекте на форму першавыдання меў выдадзены амаль стагоддзем раней “Лексікон славенороскі і імен толкованіе” Памвы Бярынды. *Zasadniczy wpływ na kształt supraskiego źródła w aspekcie leksykograficznym miał, bez wątpienia, wydany sto lat wcześniej w Kijowie przez Pambę Beryndę dwuczęściowy słownik liczący około siedmiu tysięcy hasł Leksikon (...) Anonimowy redaktor z Supraśla wykorzystał w swoim Leksykonie wiele wyrazów hasłowych z pierwówzoru, jednak zdecydowanie zmodyfikował część objaśniającą słownika* (c. 14–15).

Другая частка ўступу (“О языку Leksykonu supraskiego”) уключае разгляд моўных асаблівасцей супрасльскага “Лексікона” на фоне іншых беларускіх помнікаў пісьменнасці гэтай эпохі. Л. Цітка робіць аналіз графікі помніка, звяртае ўвагу на дублеты галосных і іх ужыванне. Пасля апісваючы асаблівасці “Лексікона”, звяртаецца ўвага на апазіцыйную – царкоўнаславянскую і рускую – рэалізацыю ў тэксле некаторых праславянскіх з’яў (кантынуанты: спалучэння *\*tort, \*tolt, \*tert, \*telt*, пачатковых спалучэння *\*ort-, \*olt-*, спалучэння *ty* *\*tr̥t, \*tl̥t, \*tr̥'t, \*tl̥'t*, пачатковых спалучэння *\*je-, \*ju-*, спалучэння *\*tj, \*dj, \*kt', \*gt'*) а таксама працэсы, якія адлюстраваліся ў заходнерускіх мовах (дыспалаталізацыя зычных *č*, *š*, *ž* а таксама *r*). У сферы марфалагічнай будовы лексікі помніка даследчыца вызначае і абмяркоўвае найбольш прадуктыўныя фарманты (суфіксы *-tel'/-itel'/-atel', -ije/-nije/-enije/-anije* і префіксы *iż/-is-, vъz-/vъs-*).

У чацвёртай частцы ўступу (“Leksykon supraski jako źródło leksykograficzne”), робіцца лексікаграфічная характеристыка помніка. Абмяркоўваючы макра- і мікраструктуры супрасльскага “Лексікона”, між іншым: парушэнне алфавітнага размешчэння слоўніковых артыкулаў, спосабы тлумачэння слоў, указваючы на адсутнасць граматычнай інфармацыі слоў, адсутнасць прыёмаў сэнсавай інтэрпрэтацыі лексем, а таксама спробы адлюстравання выкарыстання слова ў сінтаксічных і лексіка-семантычных кантекстах. На аснове праведзенага аналізу Л. Цітка робіць выснову, што рэдактар супрасльскага “Лексікона” не ставіў сабе за мэту капіраванне “Лексікона” Памвы Бярынды, але стараўся стварыць перакладны царкоўнаславянска-польскі слоўнік, які змяшчае максімальна простыя з пункту гледжання структуры слоўніковыя артыкулы: *Cel przedsięwzięcia leksykograficznego był przede wszystkim edukacyjny, wynikł z potrzeby stworzenia podręcznego źródła, dostarczającego jego użytkownikowi ekwiwalentów niezrozumiałych słów wyrazów cerkiewnosłowiańskich, występujących w książach liturgicznych* (c. 34–35).

Інтэгральнай часткай публікацыі з'яўляецца фотатыпічнае выданне супрасльскага “Лексікона”. Перавыданне помніка ў такой форме неабходна для таго, каб даследчыкі правільна адчытвалі першадрук. Зразумела, фотатыпічнае выданне пазбаўлена рэдактарскіх памылак, якія маглі б адмоўна паўплываць на інтэрпрэтацыю даследчыкамі моўных з'яў помніка. Як рэдактар “Słownika”, Л. Щітка, упэўненая ў вартаснасці арыгінала, прыняла правільнае расценне аб выданні працы ў гэтай форме.

Элементам, вартым увагі, з'яўляецца і той факт, што публікацыя змяшчае ілюстрацыіны матэрыял аналізаваных з'яў у сферы фанетыкі, марфалогіі і лексікі супрасльскага “Лексікона”, якія ў спалучэнні з перавыданнем першадруку, а таксама пераліком прац, звязаных з помнікам (“Ważniejsze prace związane z Leksykonem supraskim”, с. 37), з'яўляюцца каштоўнай крыніцай для даследчыкаў гісторыі рускай, беларускай і польскай моў. Важна і тое, што рэцензуемая кніга характарызуецца высокай эстэтыкай выдання: цвёрды, стылёвы пераплёт, добрай якасці папера, вельмі чытэльны шрыфт, выразны падзел матэрыялу, што робіць працу з гэтым сапраўдным фаліянтам не толькі карыснай, але і прыемнай.

*Анна Грэсь  
Беласток*